

Анкета «Дзеяслова»

1. Чым бачыцца Вам літаратурная творчасць: нябесным прызваньнем, грамадзянскім абавязкам, прафесіяй, хобі, звычкаю? Што падштурхнула Вас да пісьменніцкай дзеянасці. Ці памятаеце свой творчы дэбют? Каго Вы лічыце сваім літаратурным “хросным бацькам”?

2. У чым адметнасць Вашай творчай працы? Які час сутак найбольші плённы? Да якіх “тэхнічных прыладаў” Вы найбольш звыклі: аловак, пяро, шарыкавая ручка, кампьютар, дыктафон, інш.? Ці выкарыстоўваеце Вы “творчыя стымуляторы”: кава, цыгарэты, віно, музыка, інш.? Што для Вас натхненне і ці чакаеце Вы яго, каб начаць пісаць?

3. Якія цяжкасці паўстаюць перад Вамі падчас напісання твора? Якое значынне Вы надаеце словам, фразе, ритму твора? Ці звязртаецеся падчас пісання да даведачнай літаратуры, слоўнікаў, энцыклапедый?

4. Што/хто найбольш спрыяе ў рэалізацыі Вашых літаратурных задумаў? Што/хто найбольш перашкоджае Вам у гэтым? Ці ўплывае на Вашую творчасць ацэнка сяброў, рэдактароў, чытачоў? Ці вяртаецеся Вы да напісаных твораў, каб перапісаць іх, перарабіць, удасканаліць?

5. Ці задаволенія Вы сваімі творамі? Што ў Вас не атрымалася ў творчасці? Чым Вы найбольш задаволены? Якія эпізоды сваёй біяграфіі Вы хацелі б перажыць наноў? Наколькі Вашая біяграфія паўплывала на творчасць і адбітая ў творчасці?

6. Ці вядзеце Вы дзёньнікі? Як ставіцеся да правіла: “Ні дня без радка”? Ці знаёмае Вам пачуцьцё лянаты, ці змагаецеся Вы з ім (і як)? Калі “не пішацца”, што вы робіце, дзе/у чым шукаеце натхненне?

7. Як Вы ставіцеся да інтэрнэт-літаратуры? Ці чытаеце Вы творы сваіх маладзейшых і старэйшых калегаў? Хто з творцаў Вам найбольш блізкі – з беларускіх і сусъветных аўтараў? Назаўшце творы, якія Вы любіце чытаць і перачытваць? Ці ёсьць такія ў сучаснай беларускай літаратуре?

8. Чаго, на Вашую думку, не ханае сучаснай беларускай літаратуры і што чакае ў будучыні? Што пажадалі б Вы тым, хто робіць першыя крокі ў літаратуры?

Рыгор Барадулін

1. Любая творчасць падпарамдкаваная нябеснаму парыву, нябеснаму памкненью, нябеснаму дазволу. Галоўнае, каб творчасць не перарасла ў вытворчасць. У беларускім жыцьці, у беларускай рэальнасці літаратурная творчасць якое ўжо стагоддзе стала й грамадзянскім абавязкам. Ад Францыска Скарыны да нашых дзён беларускія творцы бароняць мову, бароняць край, не даюць замоўкнучы крыніцаму словаму.


На шчасце, я застаў яшчэ жывую беларускасць, жывое ўсё навакольле, жывую крывіцкую мову, жывую песнню, жывыя язычніцкія звычай. Усю чысьціню крывіцкай душы перадала мне мама нязмушана й шчыра. Гэта яна, так бы мовіць, хросная матка маіх першых радкоў. Літаратурным хросным бацькам з удзячнасцю называю Анатоля Вялюгіна – майстра й рупліўца пра паэтычную зьмену.

2. Прачынаюся й кладуся спаць з нейкім радком, нейкім словам, якое гучыць мне маміным голасам. Занатоўваю, як давядзеца. Як пачынаў пісаць першыя літары пяром, так і цяпер пішу пяром і чорным чарнілам. Раней налягаў на чорную каву, зараз болей на зялённую гарбату. Пайшоў трыццаць першы год, як ня п'ю нічога з градусамі.

Калі слова пачынае нагадваць пра сябе, пішу. Слова натхненыне зацягалі й абясцэнілі. Я замяніў бы яго выразам – актыўныя стан душы. Як неспакойна на душы – пішы!

3. Слова для мяне – ўсё. Яно жывое. Стараюся пачуць і зразумець яго. З маладых гадоў люблю слоўнікі. Усе гады раблю “Вушацкі словазбор”.

4. У рэалізацыі сваіх задумаў перашкаджаю сам сабе. Даражу думкай сяброў у першую чаргу, думкай рэ-



дактараў і чытачоў. Іх з кожным годам меней і меней. Кожны раз хочацца нешта перапісаць, перарабіць. Толькі для каго? Пішу апошнім часам сам для сябе.

5. Ніколі не было замілавання напісаным. Да сівой галавы спадзяюся напісаць свой лепшы верш. Ніколі не пакіне мяне сум па залатой паравіне жыцьця. А была гэтая залатая паравіна, калі жыла мама. Жыву толькі ўспамінамі, дакладней, памяццю пра сваю зязюльку баравую, якую звалі Кулінаю. Сябе не выдумляў, чым жыў, пра тое пісаў і яшчэ пішу.

6. Такія-сякія накіды, запісы зрэдчас раблю. Шкадую, што не запісаў ад мамы болей песняў, паданняў, словаў. Нічога сур’ёнага ня можа атрымацца з патугаў па заданыні: ні дня без радка. Гэта можа ўплакальшчыць нельга ні дня без радка. Лепей рэдкае, ды паўнагалосае галашэнне. Лянота – істота чуляя. Яна ахоўвае ад ператамлення й ад графаманіі. Калі “ня пішацца”, жыву канкрэтным жыцьцём. Хоць толькі тады й жыву напоўніцу, калі пішу. Замкнёнае кола.

7. Інтэрнэт-літаратура мне далёкая, мы разымінуліся ўзростамі. Адно ведаю, што Біблія пісалася не на кампютары. Рука й пяро (гусінае ці якое) – яны лепей чуюць і думку, і душу.

У першую чаргу чытаю маладзейшых творцаў – надзею нашую. Сыпіс любімых аўтараў у мяне велікаваты.

Назаву толькі некаторых: Максім Багдановіч, Янка Купала, Васіль Быкаў, Уладзімер Каараткевіч, Міхась Стральцоў, Федэрыка Гарсія Лорка, Амар Хаям, Сяргей Ясенін, Тарас Шаўчэнка, Адам Міцкевіч. Іх ды іншых чытаю й перачытаю.

8. Не хапае зацікаўленага, апантана гага чытача. Калі такім тэмпамі будзе

чыніцца дэнацыяналізацыя, выцясняненне мовы тытульнай нацыі адусюль, як толькі лъга, беларускую літаратуру чакае доля экзатычнай рэліквіі. Дзяржжаўнасць мусіць уратаваць беларускую мову, культуру, літаратуру.

Маладым жадаю ўпэўненасці ў няломнасці духу. Хай іх натхняюць Кастусь Каліноўскі, Васіль Быкаў, Уладзімер Каараткевіч!

Янка Брыль

1. Літаратурная творчасць, калі гаварыць пра сапраўдную, гэта прызванье. Шчаслівы той, у тым ліку ды ў пэўнай меры і я, хто адчувае гэта змоладу і памятае ўсё жыццё. Таленавітым нельга захацець ды стаць, ім трэба нарадзіцца, а тады, ужо ці шчыра паважаць гэты дар самадданай працай, пажыццёвай вучобай, ці нявечыць, глушыць яго нягоднымі чалавека і творцы паводзінамі.


Нейкага «хроснага бацькі» аднаго, які ўзяў за ручку ды ўвёў у літаратуру, у мяне не было, дапамагалі, можна сказаць, многія, з каго і я стараўся браць прыклад у адносінах з маладзейшымі.

І першы свой верш «Апошнія крыгі» ў віленскім часопісе «Шлях моладзі», і першы зборнік «Алавяданні» я памятаю, вядома, як тое, што назаўсёды.

2. Найлепш мне працуецца зранку. Пісаў і хімічным алоўкам, і вучнёўскім пяром з абмаканьнем у чарніліцу, і адмысловымі кітайскімі ручкамі, а цяпер пішу звычайнай шарыковай, пажадана з чорным стрыжнем, а з чарнавіка перадрукую на машынцы, якой карыстаюся з канца саракавых гадоў.

Някім «стымулятарамі» не падмацоўваюся. Калі часам здараецца ўвечары чарка, дык назаўтра ўранын сядою да пісьмовага стала нават з адчуваньнем пэўнай вінаватасці.

Натхненьне, або прасьцей — адпа-



ведны настрой, вядома, патрэбен. Хоць найвялікшы і для мяне творчы аўтарытэт, Леў Талстой, ці сам пісаў гэтак, ці ў нейкім мемуарным запісе прачыталася ажно такое: «Я плюю на натхненьне, саджуся і працую, і яно прыходзіць». Няхай сабе й нячаста, але такое бывае і ў нас, пры геніях — чаляднікаў.

3. Слова патрабуе належнай пашаны, любові да яго, — гэта знаёма і мне.

Даведачнай літаратурай карыстаюся і чытаючы, і пішучы. Сабраныя за многія гады энцыклапедыі ды слоўнікі на мове роднай, рускай, польскай і ўкраінскай незаменна служаць у пажыццёвай самадукацыі.

4. Ацэнка, дадзеная сябрам, якога ты паважаеш, безумоўна дапамагае, як і талковыя заўвагі некаторых чытачоў, што пішуть табе, як і прыязная ўважлівасць разумнага рэдактара.

Да напісанага раней вяртаюся, і перачытаю, і штосыці патрэбнае праўлю, памятаючи пра галоўнае ў пачатковай задуме.

5. Нейкай агульнай, безагаворачнай задаволенасыц ўласнымі творамі асьцерагаюся, але ж і адрозніваць лепшае ад горшага яшчэ ўсё магу, як у іншага каго, так і ў сябе самога.

А што да аўтабіяграфічнасці, дык у мяне яе нямала. Бо як жа ведаць, самому не перажыўши.

6. Запісваць я пачаў гадоў з пятнаццаці, адчуваючы ў гэтым творчую неабходнасць. Адно тым часам спатрэбілася, як рабочая нарыйтоўка для чагосці большага, а нешта і само стала лірычным запісам, мініяцюрай, а то, чаго добрага, амаль і афарызмам.

А што да славутага «ні дня без радка» або «хочь адну-дзве старонкі, але кожны дзень», дык мне гэта нават і съмешна. Калі няма належнага настрою, дык адкуль узяць той радок ці старонку, а калі настрой абудзіўся — навошта тады нудна-дробязная арыфметыка?..

Ёсьць у мяне і лягота, і працавітасць, аднак калі ня пішацца, дык праста не пішу. Ёсьць жа нямала значнага, што варта прачыгтаць. А то і праста падыхаць свабодай, папрацаваш фізічна, калі ты ў ёсць, у сваіх або на ўласным лецішчы. А то пайсьці, паехаць туды, куды даўно зьбіраешся.

7. Што да інтэрнэт-літаратуры, дык я тут, няхай сабе нямодна па-маладому, але ахвотна застаюся верным яе вялікасці кнізе — ўсё жыцьцё многа чытаю на чатырох, вышэйназваных, мовах — ды літаратуры сапраўднай. Нямала і перачытаю, ды ў паасобных выпадках і неаднойчы.

«Вайну і мір» упершыню чытаў вясковым юнаком у 1935 годзе. Другі раз, вялікім фрагментамі, праз дзесяць гадоў, прайшоўши фронт, палон, акупацыю, партызаншчыну. А ўвесень 1979-га, таксама ж з душэўнай патрэбай, з увагай ды асалодай, і ня хочацца думкай, што гэта ўжо апошні раз...

На «Братоў Карамазавых» за першым разам пашанцавала ў польскім перакладзе, гэта яшчэ ў Заходній Беларусі, а значна пазней і ў арыгінале.

Тут, бадай, дарэчы будзе сказаць, як я нядаўна перачытваў «Яўгенія Анегіна», — палажыўшы на стале абапал арыгінала два пераклады: наш, Куляшова, і польскі, Тувіма. Перачытвалася ўпрыкуску, заглядваючы то ў той, то ў іншы тэкст, перад самім сабою радуючыся таму, як яна хороша гучыць, вялікая паззія, на розных чалавечых мовах.

Прачытаны і перачытаны «Былое і думы», «Дон Кіхот», чатырохтомны дзёньнік Макавіцкага «У Талстога. 1904—1910 гг.», думкі Паскаля і Скавароды, афарызмы Ліхтэнберга і Лепца, «Лісьце травы» Уітмана, апавяданьні Сетана-Томпсана пра тых, каго ня трэба біць па галаве...

А ёсьць жа й тое, што чыталася па некалькі разоў, — «Мёртвыя душы», «Пан Тадэвуш», «Хаджы-Мурат», Чэхаў, Кіплінг, Прус, Кацюбінскі, Бунін, па-крынічнаму невычэрпная жыцьцяздайная съвежасць...

Вядома ж, перачытваю і роднае, — Багдановіча, Коласа, Гарэцкага, Чорнага, Танка, Стральцова, Пысіна, Караткевіча, Пісъмянкова...

Дай Бог добра га здароўя ды выдатнага плёну жывым, чытаю ж таксама і іх, бываю шчыра задаволены ўдачамі, нават і перачытваю зредку. Аднак называць, пералічваць крыху рызыкоўна, — а што як каго праміну або недахвалю?..

8. Літаратуры нашай не хапае большай глыбіні дысталасці. На жаль, яшчэ ўсё зашмат жангліраваныня безразмернымі эпітэтамі, правінцыйнай самазадаволенасці дасягнутым — прыблізна ці ў зусім уяўна.

Я верыў і веру ў съветскую будучыню роднага слова. Літаратура наша даможацца свайго законна-пачэснага месца ў съвеце. Пра сілу і значнасць яе выдатна съведчыць дасягнутае за мінулае стагоддзе. Абнадзейва і тое, як дружна ідзе ў літаратуру здольная моладзь, якой я ад душы жадаю сапраўдных посыпехаў у шчырай, чистай працы — па прызваньні.

Алесь Бадак

1. Сказаць, што ўласная творчасць для мяне гэта прафесія — значыць, падмануць чытача; хобі — значыць, падмануць сябе. Не абавязкова за жыцьцё напісаць 14 тамоў, як, да прыкладу, Колас, каб лічыць сябе прафесійным пісьменнікам, нават неабавязкова *жыць з літаратурой*, але абавязкова кожны Божы дзень — *жыць літаратурай*. Ды гэта, на жаль, як жыць на адной вадзе, няхай сабе і крынічнай. Таму пакуль шаля з тым, што ўжо зроблена, якая ўверсе, не прымусіць хоць бы здрывануцца шалю з тым, што задумана, якая ўнізе, — мне цяжка вызначыць, чым зьяўляецца для мяне самога ўласная творчасць. Часам толькі з лёгкай і, дзякую Аляксандру Сяргеевічу за падказку, *светлай журбою* ўспамінаю сваё дзяцінства, калі я (пачынаючы з шостага класу) ці на кожны тыдзень пасылаў у газету “Піянер Беларусі” (цяпер “Раніца”), а пасля і ў “Бярозку” свае рыфмаваныні, і яны часам зъяўляліся там нават цэлымі падборкамі. Хоць першы свой вершык (у школе нярэдка нават на ўроках мы гаварылі так, а *ня верш!*) паслаў у “Зор’ку”. Яна мяне і падштурхнула да пісаньня (іншыя друкуюцца, а чаму б і мне не паспрабаваць?!), яна ж і адштурхнула ад сябе. Адказ на маю першую вершаваную спробу, якая дужа нагадвала коласаўскае: “Не сядзіцца ў хаце хлопчыку малому...” прыйшоў досьць крытычны. Пры гэтым, не напісаны ад рукі, не надрукаваны на машынцы, а адціснуты ў друкарні з каённым зваротам “Дорогой друг!”, што мяне, здаецца, больш за ўсё і пакрыўдзіла: дзіцячага разуму хапіла здагадацца, што такія лісты-адказы — слова ў слова — адпраўляюцца ў розныя куткі Беларусі розным адрасатам.

З “хросным бацькам” у літаратуры ў мяне ня так усё проста, я хутчэй — “сын палка”. Калі пісаў у “Піянер Беларусі”, мне вельмі дапамог сваім парадамі цяр-



плівы Алесь Емяльянаў, колішні яго супрацоўнік. Калі першы раз зявіўся ў “ЛіМе” (школьнікам, таму кожнае слова ўспрымаў як пасланое з неба), Анатоль Сідарэвіч сагрэў ня толькі цёплым словам, але і вячэрай і жытлом, паколькі бралася на вечар, і я ўжо зьбіраўся начаваць на вакзале, каб ранішай аўтобусам вяртацца ў свае Ляхавічы. Гэта было далучэн্�не да нечага значнага, вялікага, да сапраўднага літаратурнага жыцьця, хвалюючы пераход па тонкай кладцы з аднаго берага на другі. І калі на той момант я яшчэ не да канца верыў, што можна так вось узяць і перабрацца туды, то знаёмства ў Карапішчавічах з Рыгорам Барадуліным, які ўжо тады для мяне, школьніка, быў класікам, і які, дайце веры, пакінуў мне свой тэлефон (у сыштку з вершамі ня стаў запісваць, усклікнуўшы: “Што вы, тут жа *вершы!*”), канчатковая ўмацавала ўва мне гэтую веру.

2. Лепш за ўсё пішацца з ранку да абеду, прычым, неабавязкова за сталом. Наадварот, за дзесяцігоддзі неабходнасць штодня хадзіць то на вучобу, то на службу выпрацавала ў мяне звычку нават дома, калі абдумваю радок, хадзіць з пакою ў пакой, не заўважаючы і не чуючы нікога і нічога. Для таго, каб “расхадзіцца”, п’ю каву, але звычайна толькі раніцай. А вось моцныя напоі працы страшэнна шкодзяць, таму калі, скажам, на заўтра трэба абавязкова напісаць няхай сабе прымітыўны журналісцкі матэрыял, сёньня мяне вельмі цяжка прымусіць пасядзець за чаркай.

Нярэдка натхненне прыходзіць ад чыганьня добрай кнігі, нярэдка – само па сабе, яго сімптомы прыкладна тыя ж, як і пры прастудзе: лёгкае кружэнне галавы, ватныя ногі. Тады патрэбныя толькі папера і аўтаручка (вершы, прозу абвязкова спачатку пішу ад рукі) і, пажадана, поўная цішыня – нават нязначны гук з “іншага” съвету можа адбараць тое, што нярэдка даводзіца чакаць месяцамі. Хоць, на шчасьце, нават у паэзіі прысутнасць натхнення – не абвязковая ўмова творчасці.

3. У паэзіі і ў прозе для мяне вялікае значэнне мае праца над стылем. У гэтым і асноўная цяжкасць, бо, не знайшоўшы ў першым радку патрэбнага слова, я ніколі не перайду да наступнага радка. Даведачнай літаратуры ў мяне процьма (сюды ж магу аднесці і шматлікія выразкі з газетаў), але карыстаюся ёю ня так часта. Пэўна, таму, што пішу ў асноўным вершы, а даведачная літаратура – падручны матэрыял найперш для празаіка. Выключэнне, зразумела – тлумачальныя слоўнікі.

4. У ацэнцы таго, што пішу, у першую чаргу разлічваю на сябrou – хоць бы па той прычыне, што ў нас з імі, на шчасьце, адны і тыя ж літаратурныя прыярытэты. А ўвогуле, у гэтым сэнсе здараліся кур'ёзныя выпадкі: калі, напрыклад, мае вершы, якія я лічыў няўдалымі, раптам траплялі ў якія-небудзь анталогіі. І наадварот. Раней напісаныя вершы стараюся не чапаць, калі нешта і праўлю, дык часцей за ўсё з-за русізмаў.

5. Звычайна патрэбна некалькі месяцаў, каб ува мне пачало расці незадавальненне сваёй новаю кнігай. Цяпер вось, каб была такая магчымасць, сёётое паправіў бы ў “Маланкавым посаху”. А папярэднюю, “За ценем самотнага сонца”, дык, і ўвогуле, значна перапрацаваў бы. Больш “лаяльна” стаўлюся да сваёй дзіячай творчасці – як вершаванай, так і празаічнай. Зрэшты,

можа, таму, што пакуль мяне хапіла толькі на тое, каб у той жа кнізе аповесця-казак “Невзычайнае падарожжа ў Краіну Ведзьмаў” прагледзець малюнкі. Калі б можна было вярнуцца ў сваё дзяцінства – я, зразумела, не адмовіўся б. Усё зьбіраюся напісаць невялікую аповесць пра школу, пра каньне – вучня да настаўніцы. Але аповесць мяркуецца быць аўтабіографічнай – гэта мяне і пакуль стрымлівае: аўтабіографічнасць замінае паглядзець на сюжэт збоку, наколькі ён сам па сабе цікавы. Тым больш, Рамэн Гары са сваім “Абяцаньнем на досьвітку” (дзе невядома чаго больш – прауды ці міфаў), які ня першы дзень ляжыць на стале, увесе час папярэджвае, што голая аўтабіографія – як аголеная жанчына: вельмі часта выклікае ў прысутных неадекватную рэакцыю. Ну, прынамсі, на туя, на якую яна спадзяеца.

Ня думаю, што ў маіх вершах шмат аўтабіографічнага, хоць, безумоўна, у іх вельмі шмат асабістага, унутранага, але гэта не зусім адно і тое ж.

6. Некалькі старонак запісаў зрабіў, калі быў студэнтам, на большае не хапіла. Па ўсім відаць, гэта і ёсьць першая прыкмета ляноўты, якая не ў апошнюю чаргу паўплывала на колькасць пакуль зробленага ў літаратуры. Змаганыне з ляноўтай для сябе лічу справай амаль безнадзейнай, паколькі ў асноўным даводзіца абараняцца, а не наступаць. Але і адступаць, як таму панфілаўцу, няма куды: калі крутануцца на майм рабочым крэсльле на 180 градусаў, уткнешся вачыма ў вялікую шафу з любімымі кнігамі. Яны, у асноўным, і натхняюць, прынамсі, утрымліваюць у крэсльле-“акопе”.

7. Колькасць электронных варыянтаў кніг, выцягнутых мною з інтэрнэту, даўно перавысіла колькасць кніг, што ёсьць у маёй хатній бібліятэцы (а ў ёй, як-нік, некалькі тысячаў). Зразумела, цягаю найперш даведачную літаратуру і творы малых жанраў (чытаць на маніторы раман – марная справа). І хоць,

зразумела, як чытач, аддаю перавагу папяроваму варыянту, сушашаю сябе тым, што ў большасці выпадкаў выбар у мяне невялікі: альбо мець кнігу ў кампутары, або ня мець яе зусім. Чытаю шмат, са свайго пакалення – амаль што ўсіх. Пакаленне вельмі моцнае, але, на жаль, недаацэненае (баюся толькі, што так лічаць пра сябе ці не ўсе астатнія пакаленны). Вершы магу ўвогуле пад настрой браць навобмацак – што трапіцца, тое і перачытваю. Але калі б спыталі, якая вершаваная кніга апошняга часу зрабіла найбольшае ўражанне, адказаў бы не задумваючыся: “Так” Някляева. З замежных вельмі люблю Юрыя Кузняцова. А ўвогуле, усю паэзію дзялю на туую, якую магу чытаць у арыгінале, і якую, на жаль, не магу. Перавагу аддаю першай. З празаікаў па шмат разоў перачытваю і перачытваю Буніна, Набокава, цяпер вось зачытваюся Павічам (апавяданьнямі). Часам нават злу-

юся: ён павінен быў нарадзіцца ў нас. Яго вобразнае мысленіне – вельмі беларускае.

8. Беларускай літаратуры не хапае добрай крытыкі як жанру. Крытыкі, у першую чаргу разылічанай на шырокага чытача, а не на наш Інстытут літаратуры. Усё астатнія ў яе ёсьць, у тым ліку, і вялікія перспектывы. Мяркую гэтак хоць бы па творах маладзейшых. У маладых сёньня адна небяспека: шлях да кніжкі цяпер бывае вельмі кароткім і нярэдка вымяраеща колькасцю грошай у кішэні, таму і творы часта выходзяць сырыя, без сур'ёзной і адказнай рэдактарскай працы. Увогуле, школа рэдактарства зараз імкліва разбураеща. Але да паслугаў цяперашніх маладых – цэляя армія настаўнікаў: уся сусветная літаратура, якая перастала быць недаступнай. У свае дваццаць гадоў мы пра такое не маглі і марыць. Таму маладым застаеца пажадаць аднаго: быць добрымі вучнямі.